

Як ты дорага мне, мая родная мова!  
Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова!  
Ты калісьці з калыскі мяне падымала  
Я вучыла ў бацькоў на руках гаварыць.  
У жыцці маім слова найпершае «мама»  
Я цяпер для мяне сама міла гучыць ...

Ніл Гілевіч

## Люты



У кожнага чалавека ёсць Радзіма, і кожны любіць яе. Любіць, дзе нарадзіўся і жыве. Любіць родную прыроду, свой народ. Любіць сваю родную мову і песні свайго народа, казкі, танцы, кнігі ... Без бацькаўшчыны і без свайго народа чалавек не можа жыць.

Літаратурна – музычны карагод **«Звіні, мая светлая родная мова!»** адбудзецца ў лютым у Мірскай гарпасялковай бібліятэцы. Вучні мясцовай школы прачытаюць вершы на роднай мове, растлумачаць сэнс прыказак і прымавак, адгадаюць загадкі, праспяваюць песні, больш падрабязна пазнаёмяцца з гістарычнымі асобамі.

## Сакавік



Самая «гучная» падзея бібліятэчнага жыцця, якая адбудзецца падчас вясенніх канікул - Тыдзень дзіцячай кнігі. Супрацоўнікі бібліятэк імкнуцца зрабіць яго цікавым і запамінальным для маленькіх наведвальнікаў.

Літаратурны карнавал **«Весёлых книжек хоровод с нами рядышком идёт»** адбудзецца ў Карэліцкай дзіцячай бібліятэцы. Маленькіх чытачоў чакае тэатралізаванае шоу - падарожжа ў свет казак і цуда.

Здавалася, што гэта бяда ніколі не пастукае ў нашы дзверы. Але, на жаль, слова «наркатыкі» ўсё часцей паўтараецца медыкамі, супрацоўнікамі праваахоўных органаў, сустракаюцца ў крымінальных зводках. І цалкам зразумела, чаму ў нашай краіне барацьба з наркаманіяй вядзецца бескампрамісная: наркаманія ўяўляе пагрозу грамадству, калечыць лёсы людскія, забірае жыцці. Спыніць і выкараніць. Гэта не простая задача, і рашэнне яе залежыць, у тым ліку, ад усіх нас – нераўнадушных, неабыякавых. Здаровы сэнс павінен узяць верх. За жыццё без наркатыкаў – гэта так зразумела, так проста і так складана. Але іншага не дадзена, таму што мы ў адказе не толькі за сённяшні, але і за заўтрашні дзень.



**Міжнароднаму Дню барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам** Карэліцкая раённая бібліятэка прысьвяціла тэматычны вечар **«Наркаманія – хвароба стагоддзя»**. На мерапрыемства запрасілі благачыннага цэркваў Карэліцкай акругі протаіерэй Мікалай Ора, каб заклікаць маладых людзей назаўсёды адмовіцца ад шкодных звычак, ніколі неўжываць наркатыкаў, а шукаць задавальненне ад жыцця ў служэнні іншым.

## Красавік



Год за годам аддзяляюць нас ад таго дня, калі над нашай блакітнай краінай павісла чорная воблака Чарнобыля. Катастрофа стала ўрокам усяму чалавецтву, яе ліквідацыя – невыканальнай задачай для тых, хто ўтаймоўваў нябачную стыхію. 26 красавіка – дзень, калі варта задумацца аб бяспецы ўласнай і экалагічнай.

Экскурс у красавік 2006 года, ацэнку наступствам чарнобыльскай трагедыі, знаёмства з літаратурай на балючую для беларускага народа тэму ўключыць вечар памяці **“Чарнобыль. Экалогія. Жыццё. Будучае”** у раённай бібліятэцы.

## Май



Святкаванне важнай гістарычнай даты - Дня Перамогі плануецца ў Баранавіцкай сельскай бібліятэцы. На літаратурна – патрыятычную гадзіну **“Я раскажу вам пра вайну”** запрошаны сведкі ваеннага ліхалецця і аднавяскоўцы. Атмасферу ваенных часоў створаць песні, вершы, якія прачытаюць супрацоўнікі мясцовага клуба і вучні.



Класіку беларускай дзіцячай літаратуры, вялікаму знаўцу дзіцячай душы, выдатнаму пісьменніку – Янку Маўру з нагоды 135 – годдзя з дня нараджэння бібліятэкі Карэліччыны прысьвяцілі кніжныя выскаўкі, агляды літаратуры, гутаркі – абмеркаванне твораў пісьменніка, літаратурныя вечарыны і сустрэчы.

Мультимедыйны калейдаскоп **“Капітан дзіцячых падарожжаў”** адбудзецца ў Карэліцкай дзіцячай бібліятэцы.



## Чэрвень - жнівень



Арганізацыя летняга адпачынку дзяцей і падлеткаў – традыцыйны напрамак дзейнасці бібліятэк. Летам галоўная задача ўсіх бібліятэк заключаецца ў тым, каб ахапіць змястоўным адпачынкам як мага больш школьнікаў, пашырыць іх кругагляд, навучыць творчасці зносін і любові да кнігі, дапамагчы знайсці цікавы занятак, прыцягнуць да ўдзелу ў розных бібліятэчных мерапрыемствах. У бібліятэках ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” у летні час працуе раённая акцыя “*Лета і кніга*”.

## Верасень

Дзень беларускага пісьменства - нацыянальнае свята Рэспублікі Беларусь, які закліканы павышаць прэстыж пісьменства як асновы беларускай культуры, аддаць даніну павагі беларускім асветнікам - Францыску Скарыну, Кірылу Тураўскаму, Сімяону Полацкаму, Мікалаю Гусоўскаму і інш.

Літаратурная гадзіна “*Гучы, родная мова*” - у час мерапрыемства з нагоды свята



беларускага пісьменства бібліятэкар Турэцкай сельскай бібліятэкі пазнаёміць школьнікаў са старонкамі гісторыі ўзнікнення, станаўлення і развіцця беларускай мовы і кнігадрукавання на Беларусі. Чытачы бібліятэкі таксама пачуюць пра жыццёвыя лёсы і творчую спадчыну Францыска Скарыны, Кірылы Тураўскага, Сымона Буднага і іншых асветнікаў зямлі беларускай, і даведаюцца, што свята вяртае нас да гістарычных каранёў і вытокаў, сведчыць аб захаванні традыцый мінулых пакаленняў.

## Кастрычнік



**Матуля!** – якое цудоўнае слова! Як многа значыць яно для кожнага з нас! Колькі вершаў і песень напісана пра самую родную і дарагую, пра тую, якая падаравала нам жыццё.

У Беларусі Дзень маці адзначаюць штогод 14 кастрычніка. Гісторыя беларускага свята Дня маці сыходзіць каранямі ў рэлігійнае свята – Пакроў Прасвятой Багародзіцы. Ва ўсіх

праваслаўных цэрквах у гэты дзень праводзіцца святочнае набажэнства. Лічыцца, што ў 910 годзе, у Ерусаліме, цудоўным чынам Багародзіца явіла сябе. Падчас набажэнства многія людзі ўбачылі ў небе Маці Божую, яна пакрывала ўсіх людзей, якія маліліся, шырокім белым покрывам, імкнучыся абараніць усіх дзяцей Божых.



«*Мама, имя твое я несу через жизнь как святыню...*» - пад такой назвай ладзіцца літаратурная імпрэза ў Малюшыцкай сельскай бібліятэцы. Праграма ўключае віктарыну, загадкі і конкурсы, у якіх прымуць удзел як дзеці, так і дарослыя. Хлопчыкі і дзяўчынкі прачытаюць вершы, а супрацоўнікі мясцовага клуба выканаюць музычныя нумары.

## Снежань



Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаны сваім сімвалам – чырвонай стужкай, якая пазначае падтрымку, спачуванне і надзеі на будучыню без СНДу. Праводзіцца ва ўсім свеце, пачынаючы з 1988 года. Кожны год Сусветная кампанія праходзіць пад дэвізам, якія адлюстроўваюць аспекты эпідэміі і напрамкі прафілактычнага ўмяшання.

1 снежня ў Баранавіцкай сельскай бібліятэцы прапануюць яшчэ раз звярнуць увагу на гэта захворванне, каб разам з урачом мясцовага ФАПу пагаварыць аб яго прычынах і прафілактыцы. У рамках тэматычнай размовы «*СНІД: рэальнасць ці міф*» гутарка са святаром, відэаролікі і літаратура па тэме.



У снежні ў Карэліцкай раённай бібліятэцы адсвяткуюць 220 – годдзе з дня нараджэння польскага паэта беларускага паходжання, публіцыста Адама Міцкевіча.

Усе, каго зацікавіць гадзіна выдатнай асобы «*Светлым ценем Адама Міцкевіча*», якая адбудзецца ў Карэліцкай раённай бібліятэцы, змогуць пазнаёміцца з біяграфіяй і творчай дзейнасцю пісьменніка, разам з работнікамі бібліятэкі і мясцовымі пісьменнікамі прачытаць урыўкі з любімых твораў, і падзяліцца сваім меркаваннем аб яго творчасці.

